



**Кафедра беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта
запрашае на Міжнародную навуковую канферэнцыю**

Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, культурныя і гістарычныя сувязі

2–3 красавіка 2020 года, Варшава

Планаваная канферэнцыя, як і папярэднія, што праводзіла нашая Кафедра, адбудзецца пад знакам супольнай польска-беларускай культурнай, літаратурнай, гістарычнай спадчыны і моўных сувязяў - таго, што аб'ядноўвае нашыя народы. Суседства моў і культур вядзе да дыялогу, узаемадзеяння, інтэграцыі, да ўзнікнення новых, адметных каштоўнасцяў.

Лёсы беларусаў і палякаў на працягу многіх стагоддзяў перакрываюваліся, надаючы новыя імпульсы, натхняючы на новыя ўяўленні і творчыя адкрыцці. Многія вядомыя польскія нацыянальныя дзеячы, пісьменнікі і мастакі нарадзіліся на землях сучаснай Беларусі, а беларускія – у межах польскай дзяржавы, што заахвочвае даследчыкаў па абодва бакі мяжы да новых творчых пошукаў і новага погляду на польска-беларускія дачыненні.

Навукоўцы з Польшчы, Беларусі і іншых краін будуць мець магчымасць прадставіць свае апошнія даследаванні на пленарным пасяджэнні, а таксама падчас працы ў секцыях.

Плануюцца 20-хвілінныя пленарныя выступленні і 15-хвілінныя выступленні ў секцыях.

Працоўныя мовы канферэнцыі – беларуская, польская, англійская, руская.

Заяўку на ўдзел у канферэнцыі просім дасылаць да 15.02.2020 г. на электронны адрас арганізатараў – **konferencjakb@gmail.com**

Выдаткі на праезд, пражыванне, харчаванне – за кошт удзельнікаў канферэнцыі.

Арганізацыйны ўзнос складае 300 злотых і ўключае ў сябе: аплату за ўдзел у канферэнцыі, публікацыю артыкула, урачыстую вячэру і кава-паўзы. Тэрмін аплаты арганізацыйнага ўзносу да 1.03.2020. Існуе магчымасць завочнага ўдзелу ў канферэнцыі (арганізацыйны ўзнос складае тады 150 злотых). Аплата завочнага ўдзелу **не гарантуе** друк даклада. Друкуюцца толькі артыкулы, якія атрымалі станоўчыя рэцэнзіі рэцэнзентаў.

Удзельнікі канферэнцыі самастойна браніруюць нумар ў гасцініцы. Вось гатэлі, якія знаходзяцца недалёка ад месца правядзення канферэнцыі (неабходна загадзя браніраваць нумар)

- Гасцініца «Hotel Sokrates», <http://www.hotelsokrates.uw.edu.pl/>
- Гасцініца «Pokoje gościnne Instytutu Fizyki PAN», <http://www.ifpan.edu.pl/pokojegoscinnie/>;

Плануецца публікацыя артыкулаў у часопісе „Acta Albaruthenica”.

Арганізатары:

праф. Мікалай Хаўстовіч

д.ф.н. Радаслаў Калета

к.ф.н. Катажына Дрозд

к.ф.н. Вольга Трацяк

мгр Ірына Агеева

мгр Анна Сівірска

мгр Марыля Хаўстовіч

Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. **(0 22) 55 34 252**